

ЗВЯЗДА

Орган ЦК і МК КП(б)Б, ЦВК і СНК БССР

АБ УЗДЫМЕ ЖЫВЁЛАГАДОУЛІ

В. МОЛАТАЎ



Пленум ЦК прыняў важнейшае рашэнне «Аб паліпашэнні і развіцці жывёлагадоўлі». Гэтым рашэннем партыя паставіла ва ўсеяе рашэнне задачы ўдзельна жывёлагадоўлі, а разам з тым і задачу далейшага ўдзельна ўсёй сельскай гаспадаркі.

Нельга сказаць, што партыя і ўрад не ставілі раней гэтай задачы. Ставілі і няўхільна вядзі барацьбу за развіццё жывёлагадоўлі асабліва за развіццё калгаснай і саўгаснай жывёлагадоўлі. Але толькі цяпер перад намі жывёлагадоўлі адзінае дарога магутнага ўдзельна. Цяпер, калі з'явілася праблема ў нашай краіне ў асноўным вырашана, жывёлагадоўля па-сапраўднаму можа рушыцца ўперад. Цяпер, калі калгасы сталі на шэрагу, калі саўгасы змогуць аказаць справе развіцця жывёлагадоўлі вялікую дапамогу паліпашанай і племянной жывёлы, цяпер узятым жывёлагадоўлі ў нашых руках, і перш за ўсё ў руках калгаснага сільства. Цяпер мы гэта можам сказаць з тым большым упэўненасцю, што дзяржава ў сілах аказаць істотную дапамогу справе жывёлагадоўлі калгасаў і саўгаснікаў.

Як будзе вядома дзяржаўнае дапамога калгасам і саўгаснікам у развіцці жывёлагадоўлі відаць з таго-ж рашэння пленума ЦК.

Даволі ўказаць на тое, што гэтым рашэннем прадуваецца пэўнае вывадзіне ад занадта-важкіх і іншых натуральных паставак дзяржаве ў гэтым годзе 2 млн. гектараў, а ў будучым годзе — 5 млн. гектараў пасеву зернавых культур і бульбы для аблегчэння паліпашанай кармоўнай базы жывёлагадоўчы і конягадоўчы таварных ферм калгасаў; прадуваецца таксама спецыяльнае ільготы па зярнаставах калгасам, якія вырошчваюць пшэніцу, ячмень, ільготы па паставах дзяржаве мяса, мадальна і шэрагі калгаснікам, мясным таварным фермам; асобны план разгортвання гэтых ферм за кошт пакупкі пшэнай часткі жывёлы і мадальна ў саўгасаў, а таксама шляхам пакупкі і кантракцыі мадальна ў калгасніку і прадастаўленнем калгасам аднаведна дзяржаўнага Kredyta. Значна расшыраецца дзяржаўнае дапамога бескарысна калгаснікам у набыцці мадальна ў калгасніку і аднаасобнікаў, ва якіх захоўваюцца ўстаноўленыя ў сувязі з гэтым ільготы па натуральных паставах калгаснае дзяржаве. Пытанні аб кармавай базе, аб племянной справе, аб ветэрынарнай і зоотэхнічнай справе паставлены ў пазначаным рашэнні партыі, як будучыня дзяржаўнае задачы, выключна іх павінны быць мабілізаваны масам калгаснікаў і работнікаў саўгасаў, а таксама працоўны аднаасобнікі, жад паспяховым і хутчэйшым вырашэннем якіх павінны ўможаць прадаваць комуністы і беспартыйныя актывныя сілы.

Пленум прыняў неабходным жывёлагадоўлі барацьбу за развіццё жывёлагадоўлі на аснове дзяржаўнага плана, па прыкладу дзяржаўнага псеўданага плана. План павінны стаць сродкам арганізацыі барацьбы шырокіх мас за ўдзел жывёлагадоўлі ўсёй краіны.

Што метады дзяржаўнага плана ў нашых умовах можа стаць такім мабілізуючым і арганізуючым сродкам і ў сельскай гаспадарцы, даказана прамыя рашэнні правядзення пасуных планаў. Цяпер мы павінны ўкарыстаць план у разгортванні жывёлагадоўлі, устанавіўшы аднаасобнікам павінны задаваць для ўсёй краіны ў адзінае асаблівасцей. План павінны ахапіць рост пагадоў жывёлы, у саўгасах і ў таварных фермах, вырошчванне мадальна саўгаснікаў, калгаснікаў і аднаасобнікаў, развіццё кармовай базы. Мы павінны ўзброіць такім планам саўгасы, калгасы і сельсаветы, якія павінны стаць арганізатарамі мас у справе ўдзельна жывёлагадоўлі.

Пераход да развіцця жывёлагадоўлі па адзінаму дзяржаўнаму плану, які ўлічвае асаблівасці асобных раёнаў краіны — значны па-большавіцкі ўздыма за жывёлагадоўлі. Такага плана ў нас да гэтага часу не было. Мы абмяжоўваліся памёткай агульных планавых заданняў і распрацоўкай пасуных задач жывёлагадоўлі. Пераход да дзяржаўнага плана развіцця жывёлагадоўлі — буйны крок наперад.

У бліжэйшы час нам прыдзецца многа прапрацаваць над выпрацоўкай і яшчэ больш над правядзеннем у жыццё гэтага плана. Асабліва адказным абавязкі мясцовых партыйных і савецкіх органаў, і перш за ўсё органаў Наркамзема і Наркомсаўгасаў, якія павінны распрацаваць планы па раёнах. Ніякай пахвальбы і прахвальдства нельга дапусціць у гэтай справе. Гэта сведчыла-б аб непадрыхтаванасці да сур'ёзнай справы. Перад намі стаць задача: даць такі план, які будзе планам шырокай мабілізацыі мас для справы ўдзельна жывёлагадоўлі ва ўсёй краіне.

У нас ёсць дастатковы падставы для таго, каб ужо быццям год зрабіць пачаткам магутнага ўдзельна жывёлагадоўлі ў СССР, перайці ад скарачэння да паліпашанай конската пагадоў, перайці да сапраўднага росту пагадоў ратавай жывёлы, свіней, авечак і інш. дрэбнай жывёлы і ітупкі. Мы павінны пакончыць з цяперашнім неадпаведным становішчам жывёлагадоўлі і фунда за жывёлагадоўлі, як пазежыць больш шэрагам, як гэтага патрабаваў ад нас XVII з'езд партыі. Пленум ЦК даў асноўны паліпашаную ўстапоўку ў справе ўдзельна жывёлагадоўлі.

Асновай развіцця жывёлагадоўлі, паліпашаная якасці жывёлы і росту таварнай прдукцыі з'яўляюцца таварныя фермы калгасаў і жывёлагадоўчы саўгасы. Разгортванне іонічных калгасных ферм і дабуда, каб не было ніводнага калгаса без фермы — тавава задача. Перагварыць жывёлагадоўчы саўгасы па ўзроўню гаспадаркі паліпашанай племянной жывёлы, зрабіўшы іх разам з тым пастаўшым пародыстай жывёлы калгаснай фермы — такаса наша задача.

Калгасныя фермы і саўгасы, існаванне якіх паліпашане якіх-небудзь 4-5 год, занялі ўжо вялікае месца ў развіцці жывёлагадоўлі ў племянной справе, ў росце таварнай прдукцыі. Цяпер перад імі паставлены далейшыя і яшчэ больш буйныя задачы. Калгасныя фермы разам з жывёлагадоўчымі саўгасамі павінны адгартваць рашучую ролю ў паскораным уздыме жывёлагадоўлі краіны, у шырокім укарыненні лепшых парод жывёлы прыстасавальна да асобных раёнаў, у насаджэнні зоатэхнічнай культуры, ва ўзраенні жывёлагадоўлі сучаснымі тэхнічнымі сродкамі.

Усёго некалькі год назад у нас было такога магутнага вагара развіцця жывёлагадоўлі, як калгасныя фермы, якіх цяпер 132 тыс., з агульным пагадоўем у 18 млн. рознай жывёлы, і жывёлагадоўчы саўгасы, якіх цяпер 2 тыс., з агульным пагадоўем каля 12 млн. жывёлы. Цяпер у нас ёсць гэты вагара. Пры ўмелым кіраванні ён дае нам магчымасць паскорана і сапраўды культурнага развіцця жывёлагадоўлі краіны.

Апярэджанне па калгасных фермах і саўгасах, мы можам паспяхова развіць і жывёлагадоўлі калгаснікаў, паставіць задачу — у бліжэйшыя два гады ліквідаваць бескарыснае срод калгаснікаў, а таксама паматчы працоўным аднаасобнікам. Мы ўжо пачалі гэту справу і ў упэўненасцю ў поспеху будзем прадаўжаць яе далей.

З усёго гэтага відаць, што цэнтры жару ў развіцці жывёлагадоўлі ляжыць у росце і ўмацаванні сацыялістычных форм, у разгортванні і паліпашанай калгаснай і саўгаснай жывёлагадоўлі. На гэтай аснове ўзнімаецца ўся на-

ша жывёлагадоўля, уся наша сельская гаспадарка. Вось з чаго выходзіць паліпашаная ўстапоўка партыі ў справе ўдзельна жывёлагадоўлі. Цяпер не трэба зразумець, навоўкі біларуцкімі былі праваўлісты, якія пшадвалі гінухага кулака, не верылі ў сілы калгаснага ладу ў вёсцы.

Але з гэтага трэба зрабіць яшчэ адзін вывад: ўдзельна жывёлагадоўлі неразрывна звязан з справай далейшага ўмацавання калгасаў. Калі асноўнай базай ўдзельна жывёлагадоўлі з'яўляцца калгасная ферма, то для кожнага павінна быць ясна, што ўдзельна жывёлагадоўлі пайдзе тым больш паспяхова, чым лепш будзе арганізавана калгасная гаспадарка, чым мацней стануць калгасы.

Першым поспехам калгаснага ладу з'явілася вырашэнне зернавай праблемы і стварэнне калгаснай базы развіцця ваювы, буркоў, ільну і іншых важных культур. З развіццём жывёлагадоўлі мы маем сур'ёзную затрымку. Але цяпер калгасы могуць і павінны паставіць перад сабой вырашэнне і праблемы жывёлагадоўлі ва ўсім аб'ёме.

Калі паводы калгасаў ужо маюць фермы. Іх трэба ўсемерна ўмацоваць. Але гэтага мала. Трэба, каб фермы занялі ўсе калгасы. Усю арганізацыю ферм трэба ва многім паліпашаць, зрабіўшы выгады калгаснай фермы аразумелымі ўсёй масе калгаснікаў.

Пытанні арганізацыі працы па фермах, карм, парода жывёлы, кадры кіраўнікоў і спецыялістаў для ферм павінны стаць важнейшымі пытаннімі калгасаў, паліпашанай МТС і саўгасаў, а таксама кіруючых савецкіх і партыйных органаў. У корні няверна прапашаніе мясаставак калгасаў і калгаснікаў дзяржаве развіццю жывёлагадоўлі, і не толькі таму, што для працоўных нашай краіны інтарэсы савецкай дзяржавы павінны стаць уперадзе другіх патраб. Пры правільным наладжэнні да справы правядзення мясаставак і малякостварак, арганізацыя гэтых паставак можна і трэба зрабіць зыходным пунктам не толькі прагматычнага вывучэння, але і развіцця жывёлагадоўлі калгасаў і калгаснікаў. Так іменна і ставіць гэту работу разумеючыя справу масовыя работнікі.

У калгаснай ферме, разам з жывёлагадоўчымі саўгасамі, мы маем асноўнае званне ўдзельна жывёлагадоўлі ў нашай краіне. Разгортванне і паліпашанне справы ў калгасных фермах будзе разам з тым азначаць умацаванне калгасаў, падвышэнне па даволна высокую ступень калгаснага будаўніцтва.

Калгасы стварыліся па аснове аграмаднання сельска-гаспадарчых сродкаў вытворчасці і рабачай жывёлы. Створанне дзяржаўнай машына-трактарнай станцыі з'яўляюцца магутнай апорай калгасаў, як буйнай грамадскай гаспадаркі. Калгасная ферма дапамагае далейшаму ўмацаванню грамадскай калгаснай гаспадаркі і тым самым яшчэ больш умацоўвае калгасы. А калгаснікі ведаюць ужо з практыкі, што даць моцныя калгасы. Чым мацней калгасы, чым арганізаваней калгасная праца, чым мацнейшая адносіны калгаснікаў да грамадскага добрага, чым больш важкі прадаць ўсёй масы калгаснікаў, тым хутчэй калгаснікі да зможнага культурнага жыцця.

Перыяд разгортвання калгасных ферм будзе перыядам яшчэ большага ўмацавання калгасаў, умацавання ўсяго калгаснага ладу. І разам з тым толькі ў меру ўмацавання калгасаў будзе расці і мацнець сетка калгасных ферм. Зразумела таваса, што будаўніцтва калгасных ферм будзе суправаджацца новымі і новымі вылазкамі класавога ворага, адкрытымі і яшчэ часцей прыкрытымі спробамі падрыўу ферм і саміх калгасаў з боку антысавецкіх элементаў.

Усім гэтым антыкалгасным вылазкам мы павінны процістаяць арганізавана па дзяржаўнаму плану, барацьбу за ўдзел жывёлагадоўлі. У гэту барацьбу павінны ўключацца ўсе партыйныя арганізацыі, паліпашанай МТС і саўгасаў, савецкія і асабліва зямельна-і саўгасныя органы, пачынаючы ад сельсаветаў і райвыканкомаў. Гэтай барацьбе забяспечан поспех, калі ўдзельна жывёлагадоўлі стане справай шырокіх мас кал-

ЗАКОНЧЫЦЬ СЕНАУБОРКУ ДА УБОРКІ ЗЕРНАВЫ

ЗНІШЧЫЦЬ АНТЫДЗЯРЖАЎНЫЯ СПРОБЫ ПРЫТРЫМАЦЬ ЗДАЧУ СЕНА НАКІРОЎВАЦЬ АБОЗЫ З СЕНАМ НА ЗДАТАЧНЫЯ ПУНКТЫ НЕПАСРЭДНА З ПОЛЯ

ПАЧАЦЬ ВЫБАРЧАНАЕ ЦЕРАБЛЕННЕ ІЛЬНУ

Сенненшчына рапартаў аб пачатку выбарчанага цераблення ільну. Раба пачаў уборку ільну прыкладна за декаду раней уборкі жыта. Гэта значыць, што асноўная маса ільну, калі Сенненшчына з такой-жа настойлівасцю будзе праводзіць уборку, як яна пачала яе, у раёне будзе ўбрана да жыва зернавых.

Можна сабе ўявіць, якое аграмаднае значэнне мае гэты факт і для ўборкі ільну і для ўборкі зернавых.

Сенненшчына сваім рапартам аб пачатку выбарчанага цераблення

ПАЧАЛОСЯ ЦЕРАБЛЕННЕ ІЛЬНУ

У мінулым годзе 6 ліпеня Сенненшчына даслава астагнія калгасы ільну. Сёння перадачы калгасы раёна — Пурлева, Бітчына, Трубанос, Буі, Шымірава і іншыя прыступілі да выбарчанага цераблення ільну па ўчастках вышпранай сябы — 7 ліпеня

ПАСТАНОВА КАМІСІІ ПА СПАБОРНІЦТВО З ЗАХОДНЯЙ ВОБЛАСЦЮ

ПЕРАХОДНЫ СІЯГ ЦК КП(б) І СНК ПА ЗЕРНАВОЙ ЗОНЕ ПАЛІНУЦЬ ЗА МЕНСКИМ РАЁНАМ. Нандытатамі на атрыманне пераходнага сцяга пакінуць АРШАНСКІ І БАРЫСАЎСКІ РАЁНЫ.

Папярэдзіць кіраўніцтва МЕНСКАГА І АРШАНСКАГА РАЁНАў аб неабходнасці ўмацавання тампаў сільства, катэгорычна папярэдзіць кіраўніцтва БАРЫСАЎСКАГА РАЁНА, што калі ў бліжэйшую паліпашаную, што калі не ўзімае тампаў сільства і загатоўвае сена, ні будзе пачынаць працу кандыдатамі на атрыманне сцяга ЦК І СНК. Дадаткова занесці кандыдатамі на права атрымання пераходнага сцяга ТУРАЎСКІ РАЁН.

Азначыць, што СЛУДЦІ І ЛЮБЯЎСКІ РАЁНЫ пры лінейнай сцягоў адставак па сіласаванні і сеназатоўках, ЖЫТВАВІЦКІ па сеназатоўках і ўдзельна сцяга, ЧЭРЫКАЎСКІ па сіласаванні, маюць усе ўмовы стаць у рады самых перадавых раёнаў рэспублікі.

Па ільновай зоне сцяг ЦК КП(б) І СНК пакінуць за СІРОШІНСКІМ РАЁНАМ. У апошні раз папярэдзіць кіраўніцтва гэтага раёна аб неабходнасці ў бліжэйшую паліпашаную дабца рашучага перапому ў сенакосе і ўборцы.

Кандыдатамі на атрыманне сцяга пакінуць БЕШАНОВІЦКІ І СЕННЕНСКІ РАЁНЫ, у другі раз папярэдзіць іх аб неабходнасці дабца ільновага перапому ў сеназатоўках і сіласаванні.

З гэтым тэмпы ў правядзенні ўсіх асноўных сельска-гаспадарчых кампаній пакінуць на чорнай дошцы ЧЭРВЕНСКІ І УШАЦКІ РАЁНЫ, да-

ільну быццам робіць выхад іншым ільновацым раёнам і ў першую чаргу Сірошніцкаму раёну, які трымае ў сваіх руках пераходны сцяг ЦК І СНК па ільновацкой зоне. Сірошніцкая павінна прымаць гэты выхад і неадкладна забяспечыць выбарчанае церабленне ільну. Інакш яго паражнае небяспечна страціць сцяг.

Няхай-жа ўсе раёны БССР такаса пільна соцаць за ільном, як гэта робіць Сенненшчына, і забяспечыць выбарчанае яго церабленне.

ПАЧАЛОСЯ ЦЕРАБЛЕННЕ ІЛЬНУ

У мінулым годзе 6 ліпеня Сенненшчына даслава астагнія калгасы ільну. Сёння перадачы калгасы раёна — Пурлева, Бітчына, Трубанос, Буі, Шымірава і іншыя прыступілі да выбарчанага цераблення ільну па ўчастках вышпранай сябы — 7 ліпеня

Калужова, Качук, Сытоў.

Чырвоная дошка

За паспяховае правядзенне чарговых мера прымстваў па барацьбе за ўрадлай, за стварэнне магутнай кармовай базы паставоўнай цэнтральнай камісіі па спаборніцтву з Заходняй вобласцю заносацца на чырвоную дошку наступныя раёны:

- МЕНСКІ (сакратар гаркома Рыскі, старшыня горсовета Жуковіч);
- АРШАНСКІ (сакратар РК Соснін старшыня РВК Міцкоў);
- СІРОШІНСКІ (сакратар РК Ляхаў, старшыня РВК Барсукевіч);
- БАРЫСАЎСКІ (сакратар РК Чарнышоў, старшыня РВК Баранчы);
- БЕШАНОВІЦКІ (сакратар РК Каждаў, старшыня РВК Грышчанка);
- СЕННЕНСКІ (нам. сакратара РК Каўзунова старшыня РВК Качук).

Чорная дошка

За ганебны зрыў чарговых мерапрыемстваў па барацьбе за ўрадлай і стварэнне магутнай кармовай базы заносацца на чорную дошку наступныя раёны:

- ЧЭРВЕНСКІ (сакратар РК Васільев, старшыня РВК Бушман);
- УШАЦКІ (сакратар РК Тарасевіч);
- Быхаўскі (сакратар РК Рэзнікаў, старшыня РВК Грышчанкі);
- СУРАЖСКІ (сакратар РК Чундзеру, старшыня РВК Цыбалаў);
- АСІПАЎСКІ (сакратар РК Новікаў, старшыня РВК Млодэк).

ХОД СЕНАУБОРКІ, СІЛАСАВАННЯ, ЗАГАТОВА СЕНА, УЗНЯЦЦА ЦАЛІНЫ І ПАПАРАЎ ПА БССР НА 5 ЛІПЕНЯ 1934 г. (у процант у з н я т)

РАЁН	Скошана сена	Уборана сена	Засіласавана	Загатоўлена сена	Узнята цаліны і папараў
1. Менскі	103,8	86,5	15,6	59,7	100,8
2. Аршанскі	106,0	83,1	7,8	66,6	100,1
3. Барысаўскі	87,9	92,5	4,1	12,5	102,1
4. Сірошніцкі	71,3	75,5	28,8	60,4	102,5
5. Бешановіцкі	66,6	82,0	11,3	43,2	104,8
6. Сенненскі	52,4	73,7	4,1	25,1	102,0
7. Капыльскі	107,7	80,4	1,0	37,9	88,0
8. Любавіцкі	100,3	63,3	5,8	22,0	101,0
9. Ч.-Слабодскі	101,2	94,2	4,3	18,5	74,2
10. Жытвявіцкі	98,4	88,3	64,9	14,5	60,1
11. Слуцкі	98,1	89,5	4,0	33,5	92,8
12. Лозьскі	99,9	89,0	20,7	14,1	73,9
13. Уздзвінскі	96,5	87,9	3,1	21,7	92,8
14. Стробицкі	95,3	84,5	4,2	7,4	86,9
15. Рясонскі	93,4	80,6	6,3	11,4	73,0
16. Хойніцкі	88,1	85,8	12,2	12,3	59,9
17. Крычэўскі	87,8	79,9	8,4	30,4	86,8
18. Нараўлянскі	86,2	81,7	5,7	6,2	138,1
19. Парыцкі	83,2	85,7	9,2	8,8	99,2
20. Чэрныаўскі	82,8	90,9	10,9	46,5	100,0
21. Тураўскі	80,7	82,2	62,4	37,0	104,5
22. Заслаўскі	80,4	75,7	2,8	21,1	85,6
23. Пятрыкоўскі	79,9	75,5	3,8	7,8	76,7
24. Бялыніцкі	79,7	76,0	9,6	34,7	90,7
25. Клічэўскі	77,3	85,5	5,5	0,2	66,1
26. Праліскі	77,3	76,1	20,3	20,3	114,5
27. Ельскі	76,8	88,5	33,6	23,6	70,3
28. Мядзельскі	76,6	72,7	2,4	11,6	100,8
29. Брагінскі	75,4	81,8	6,9	2,2	81,4
30. Рэчыцкі	72,7	84,9	5,9	14,0	77,8
31. Лагойскі	72,6	82,9	2,9	14,3	114,2
32. Дзяржынскі	71,5	86,1	7,3	26,5	77,8
33. Намыргінскі	70,1	80,5	26,8	13,2	53,9
34. Бярозаўскі	68,1	90,7	6,7	21,2	83,5
35. Чавуенскі	67,3	83,0	17,5	37,4	77,9
36. Кармянскі	66,8	70,2	8,2	34,0	72,5
37. Мавраўскі	66,2	86,8	12,1	8,9	51,4
38. Бабруйскі	64,8	72,8	6,2	9,4	86,9
39. Жлобінскі	64,6	9,6	9,9	16,6	78,4
40. Чырвонаяпольскі	64,0	87,6	10,6	22,8	60,9
41. Бягомльскі	63,7	88,7	3,5	3,2	118,6
42. Церахаўскі	62,5	82,4	21,8	37,7	83,1
43. Смалевіцкі	62,5	79,2	1,8	30,0	95,0
44. Клімавіцкі	60,9	78,4	25,1	52,5	67,2
45. Касцюковіцкі	58,3	60,6	6,6	69,6	75,3
46. Уварыцкі	57,2	82,2	12,7	4,2	83,5
47. Лельчыцкі	56,4	51,3	19,7	—	103,5
48. Ст.-Дзвінскі	56,2	67,5	6,9	3,3	66,2
49. Мядзельскі	54,7	87,3	18,1	64,1	55,9
50. Гомельскі	54,5	72,2	5,9	11,9	52,3
51. Віцебскі	54,0	77,0	10,1	50,7	73,3
52. Рагачоўскі	53,6	70,3	11,1	15,3	80,8
53. Крупскі	50,5	79,6	7,5	33,4	83,8
54. Шклоўскі	50,2	71,3	5,2	33,4	88,7
55. Пухавіцкі	50,2	82,7	1,0	33,2	69,9
56. Глукі	49,7	82,2			

ЗАБЯСПЕЧЫМ СІЛАСАМ І АБАГУЛЕНАЕ СТАДА, І КОЖНУЮ КАРОВУ КАЛГАСНІКА

Адказам на рашэнні чэрвеньскага пленума ЦК закладчай сіласу ў кожнай калгаснай брыгадзе

Аршаншчына пашырае кармовую базу

У адказ на рашэнне чэрвеньскага пленума ЦК ВКП(б) «Аб паліпашырэнні і развіцці жывёлагадоўлі» бюро РК КП(б)Б, прэзідыум РВК і палітдзел МТС Аршанскага раёна прымаюць канкрэтныя меры для пашырэння кармовой базы як для абагуленай жывёлы калгаснаў, так і неабагуленай жывёлы калгаснікаў.

Для стварэння большай кармовай масы арганізавалі ў калгасах рабіна нажніўныя пасевы турнепсу і вікі з аўсом на плошчы 200 гектараў, скарыстаўшы для гэтага аслабавямыя з-пад ранніх культур плошчы (ранняя ячмень, ранняя бульба), а таксама жыта, выкарстоўваючы лепш угнаенныя вясной участкі, не прызначаныя для сібы азимых.

Старшнік сельсаведаў абавязаны да 10 ліпеня правесці інструкцыйныя нарады старшын калгасаў і брыгадараў па пытанню нажніўнай сібы кармовых культур, а развядзення і МТС павінны забяспечыць гэтыя наравы спецыялістамі.

А. МІКУЦІ.

Па тоне сіласу на карову калгасніка

У адказ на рашэнне пленума ЦК аб развіцці жывёлагадоўлі калгасны план сіласу для МТФ з разліку на 3 тоны сіласу на галаву.

Калгаснік Грыб паставіў пытанне аб выкладцы сіласу і для індывідуальных кароў.

— Вось вы, — сказаў тав. Грыб калгаснікам, — усю леташнюю зіму здзіўлялі, чаму, моў, Грыб воўшчэ малако на рынак у той час, як нашы каровы не даюць малака. А што тут дзіўнага? Усе вы бачылі, што я карміў сіласам сваю карову.

Калгаснік Грыб у мінулым годзе заклаў для сваёй каровы тону сіласу, выкашаўшы невялікую траншэю.

Схож паставіў, — акрамя выкашання пашыраў для абагуленай каровы, заклаў для кароў калгаснікаў самае меншае па паштоне сіласу на галаву жывёлы.

— Будзем старацца, каб вышла па тоне, — запяўіў калгаснік.

Старшыня калгаса
РУСАК ПІЛІП.

Знішчаючых насеннікі канюшыны — да суровай адказнасці

«Звязда» сігналізавала ва ўчарэйшым нумары аб фактах знішчэння насенніку канюшыны па Менскаму раёну. Сёння мы друкуем сігнал з ЛЮБАНЫ. Калі да гэтага дараваць факт самавольнага скарачэння ЧАШЫНСКІМ райземадзелам (МТС) плошчы канюшыны, павіннаў пад насеннікі з 370 да 106, Дзяржынскім райземадзелам з 875 да 498 і т. д. і т. п., дзе карціна вэнханалі са знішчэннем насенніку канюшыны будзе даволі жоўта.

Мы зноў пытаемс НАРКАМЗЕМ: ЯКІЯ РАШУЧЫЯ МЕРЫ ПРЫНЯТЫ ІМ ДЛЯ СПЫНЕННЯ ЗЛІЧЫННАГА ЗНІШЧЭННЯ НАСЕННІКАУ ХТО З НАЧАЛНАГА РАЙЗЕМАДЗЕЛА І НАМЕСНІКАУ ПРЯВЕДАЮЦЬ ПРЫЧЫНУТЫ ДА АДКАЗНАСЦІ ЗА САБАТАЖ ВАЖНЕЙШЫХ ДЫРЭКТЫВ ПАРТЫІ І УРАДА?

Мы чакаем гласнага адказу тт. ВАУКОВІЧ І СТРАЛЕ!

Знішчаючых насеннікі канюшыны — да суровай адказнасці

Любавіцкі раён мае занадта вялікіх лагадоўчых ўхіл. У стварэнні кармовай базы для жывёлагадоўлі значнае месца займаюць сеныя кармовыя травы. Не глядзячы на гэта, плошча пад канюшынай у раёне за апошнія гады сістэматычна зніжаецца. Штогод з-за недахватнасці насення зрываецца план пасеву канюшыны.

Сялетэ Наркамзем даў раённыя цвёрдыя планы збору насення канюшыны выключна з першага ўкосу. Гэта абавязана масовым арганізацыйна-даследчым зборам насення канюшыны да кожнага калгаса і сістэматычна кантраляваць яго выкашанне.

Што-ж зрабілі райземадзел і МТС? Па-першае яны парушылі дырэктыўны ўрада і даў указаны калгасам сабраць і перагнаць ўкосы толькі 75 проц. патрэбнага насення канюшыны, а астатнюю за другога ўкоса. Гэта і з'яўляецца прычынай таго, што з другога ўкоса насення канюшыны застаецца вельмі мала.

Адсутнасць кантролю за браніраваннем насенніку канюшыны прывяла да таго, што многія калгасы не выконваюць пават павяшаны план райземадзела і МТС.

Так, калгас «Будайнік» замест 8 гектараў паўнуў на насенне толькі 3,5 гектара, калгас «Пражэтка» замест 13 гектараў паўнуў 3 гектары, калгас «Сталевы конь» замест 8 гектараў паўнуў толькі 3, калгас «Прэгрэс» замест 11 гектараў паўнуў толькі 2.

Каралеўнік качуць у Любавіцкі раённы збор насення канюшыны зрываюцца, насеннікі сгошваюцца самымі бязгласным чынам.

Бар.

15-га ліпеня — усебеларуская нарада па асартыменту

15 ліпеня прамедзёл ЦК КП(б)Б, Наркамгепром БССР і рэдакцыя «Звязды» сілкіноце усебеларускую нараду па пытанню пашырэння асартыменту, паліпашырэння фізічнай і якасці прадукцыі швейнай і абутовай прамысловасці БССР.

На нараду выклікаюцца дырэктары, тэхнічныя дырэктары, скарятары парткомаў і рэдактары шматтыражных наступных прадпрыемстваў: ВІЦБЕСА — «Сцяг індустрыялізацыі», імя Лекерта, «Профінтэр», імя Елісеева.

МЕНСК — «Окцёр», «КІМ», імя Кагановіча, 8-га сакрэіна, «Большынік», «Усход», імя Тэльмана.

ГОМЕЛЬ — «Номінтэр» і «Труд».

МАГІЛЕЎ — імя Валадарскага і скурзавод імя Сталіна.

БАБРУЙСК — фабрыка імя Дзяржынскага.

ОРША — Якаўлевіцкая тэкстыльная фабрыка.

ДУБРОВУНА — «Дняпроўская мануфактура».

Для ўдзелу ў нарадзе прызначаны аб'яўлены і гандлюючыя арганізацыі. Ад Белгаспасажа т. т. БАСКІН І МАТУСЕВІЧ, браз Белгаспасажа ст. ФУНС, Сяюзшвейбита — т. ШИМУКЛЕР, Сяюзкур — т. ПЕРКІН, МІРК — тав. ПЛОТКІН, Белгандля — МОВШЫНЗОН, Белшвейтраса — КАРАСІК.

У парады дырэктары да наравы на ўказаных прадпрыемствах павінны быць прадзеданы партыйна-вытворчы-тэхнічныя наравы (з падрабязным асветленнем у заводскім друку) з задачай канкрэтнага распорядку мерапрыемстваў па паліпашырэнні асартыменту і якасці прадукцыі.

ПРАМЫСЛОВЫ АДДЕЛ ЦК КП(б)Б, НАРКАМГЕПРОМ, РЕДАКЦЫЯ ГАЗЕТЫ «ЗВЯЗДА».

ХОД ТОРФАДЗЯБЫ на 4 ліпеня

ШЫР-ВАЖЫЧ.	ФРЭЗЕР-НАГА	РАЗНОГА
4.103	55.446	6.602
тон	тон	тон
або	або	або
59,3	60,8	110
проц.	проц.	проц.
сезон-сезоннаму плану	к сезону-сезоннаму плану	к сезону-сезоннаму плану
Прой вык		
фэпрадпрыемствы	Сячэўнік	Калгасна-партыйны
аторф	60,6	90,6
Сцяг Сіня*	57,7	86,1
лавіч	69,5	101,8
Даўмана	97	104,2
абода*	67,1	81,6
скае	60,7	100
ора	51,7	88,7
адам	60	92,3

ПІСЬМЫ РАБОЧИХ КАЛГАСНИКАУ

САКРАТАРУ КРУПСКАГА РК КП(б)Б тав. МІСНЕВІЧУ.

ГНЯЗДО ЗЛАЧЫНЦАУ (Пісьмо сельскара)

План вясновай сябвы ў саўгасе «Врушкі» (Врушкі раён) сарван. Замест 479 гектараў засеяна 400 гектараў, што складае 83 проц. плана. Якасць сябвы дрэнная: усё насасна ў адзвор, з дрэннай закладчай.

У часе сябвы незаконна раздзелена работам і згублена каля 4000 кілаграм насеннай будыбы.

Дырэктар саўгаса т. Фрындорф груба абыходзіўся з рабочымі Ен паў работніцу Інаццю і пераў на ёй кашулю; на ўвесь час павабавіў рабочых выхадных дзей; рабочы Барысача Ніколу, Рабісча Лунаша, і Манарэвіча Івана прагнаў з саўгаса толькі за тое, што не вышлі ў выхадны дзень на работу, маючы на гэта ўважлівыя прычыны. Утрыманцам рабочых Фрындорф зраў за чэрвень месяц пайкі, на ўтрыманцаў служачых зусім не даў пайкі. А сваёй знамай, загадчыкам малочнай фермы Ізвіч М. вымаў пават на сястру паўтары нормы пайкі, які належыць утрыманцам. Загадчыку сталавога Акуленку А. выдаў паек работача на 13,700 кілаграм і на ўсёх утрыманцаў поўную норму, а астатнім служачым выдаў па 10 кілаграм на месяц.

На ферме раскравяецца малако. Загадчыца фермы Ізвіч камацік малаком сваёй кабыла. Калі аб гэтым паведаў у насленнавоў, Ізвіч М. адказаў: «Напываць мяне на газету! Паля кабыльчыка і буду паць. Мяне дырэктар Фрындорф вырочыць».

На свінагадоўчым ферме 850 гадоў свінняў, але яны зусім не даглядаюцца. У свіннарочы брудна і мокра. Вялікі аймак маладзніка. 3-я павяшаная адносін свіннарочы пундзі парэсаты. Усёго вагі

пула невядома куды 10 парэсат, адно зноўдана каля свіннарочы ў яме. Парэсаты хвароць, іх закладчы вошы. Усе 5 хракот пажалецаны.

Па віне загадчыцы свіннафермы Трубінскай скалецілі свінню. Дырэктар даў распарадзіцца бухгалтэрыя процы за свінню ў суме 96 рублёў выхадчы з работніцы Сіцеланцы Валентыны, якая ў гэтым не вінавата. Трубінскае рэдка заглядае на ферму. У саўгасе шмат хворых, амуленых коней. Вельфелчар Інаўлеў не хоча іх лячыць. Старшым конюхам з'яўляецца кулак Боіка С., які ўсю віну і вісуну краў абе, прадаваў яго на гарэлку і запасіў дома аўсюнюю муку. Байно выгнаў з канюшні конюха Барысача Пётру, які ведае факты аб хварэах аўса.

Для агульнага харчавання рабочых была варэзана карова. Ветфельчар Янаўлеў і санітар тав. Белскі, здымаючы саўру, украпі больш 20 кілаграм тупчэаў і мяса. Аб гэтым добра ведае дырэктар і работком. Але яны маўчаць.

Загадчык сталавокі т. Акуленка спекулюе табаком, маслам і рыбай, апушчваючы рабочых. Папярэнь прадае па 70 кап. пачку, а яна каштуе 65. Гэты спекулянт «варабуй» на саўгасных грошах 1600 рублёў.

Работам за красавік і май не выплачана заробатная плата. Пракрыты і самарыткы і гаварыць не праходзіць. Усе баляца крыльваваць, бо грозная дырэкцыя прагоніць з саўгаса.

Аўтушэўскі Кандрат.

Ад рэдакцыі: «Звязда» чакае тэрміновага і рапнага ўмяшання Круцкага РК КП(б)Б.

САКРАТАРУ РК КП(б)Б тав. ДАМБРОУСКАМУ.

ДАКУЛЬ БУДЗЕ АРУДАВАЦ АНТЫСЕМІТ КУРЛЯДСКІ? (Пісьмо настаўніка)

У калгасе «Ударнік прамысловасці», Дзяржынскага раёна, з 160 сельцаў—3 яўрэіскі. Старшын калгаса—былы фельдфелер Курляндскі—увесь час распавядае на дыяляльную варажэцкі сярод калгаснікаў, сістэматычна здэкуючыся з калгаснікаў-яўрэяў.

Вясной гэтага года яўрэй-калгаснік Салавейчык каўчы сабе каў. Курляндскаму гэта не спадабалася. Ён пабудуваў некалькі калгаснікаў заўчы казу і намазаць іе маўтаў. Праз суткі гэта паўтарыць маўля дзеці. Курляндскі скарыстаў гэты факт для кампраматацыі сам і тав. Салавейчыка ў атах астатніх калгаснікаў.

Многа першчэ ад Курляндскага і астатніх калгаснікаў-яўрэяў. Так, каваль калгаса тав. Раевіч не раз плакаў ад яго зрэкаў. Пазінула работу ў брыгадзе і тав. Гімелштэйн да той прычыны, што Курляндскі сістэматычна цаваў яе.

Гэты-ж чужак Курляндскі, бу-

дучы ў калгасе «Чырвоны баец», сістэматычна цаваў работача-вылучэца аўрэя тав. Гейтмана. Сельсавет і партгос калгаса тав. Шаўчыў не пацалілі патрэбным заўчыца дзеяннем Курляндскага.

САНТАРОВІЧ, ГУРСКІ.

Ад рэдакцыі: Прывядзены ў гэтым пісьме факты з'яўляюцца рэзультатам спабянення інтэрнацыянальна-масавай работы з боку партыйнай арганізацыі. Рэдакцыя пэтрэбуе ад Дзяржынскага РК КП(б)Б неадкладнага спынення гэтых агіднасьці, прыняўшы да суводы адказнасці антысемеітаў з калгаса «Ударнік прамысловасці» і яго натціцеля былога фельдфелера Курляндскага.

«Звязда» упэўнена, што райком партыі сігнал з калгаса «Ударнік прамысловасці» скарыстае для выпраўлення далучэнных памылкаў, правярчы станавіцца інтэрнацыянальна-масавай работы ва ўсёх астатніх калгасах раёна і мабілізуе усю раённую партыйную арганізацыю на справядлівае разгортванне інтэрнацыянальна-выхавальнай работы сярод працоўных мас раёна.

К 25 ЖНІУНЯ ЗАКОНЧЫМ МАЛАЦЬБУ НЕ ЗДАМО ПЯРШЫНСТВА, ЗАВАЯВАНЕ У ЧАСЕ СЯБЫ

Прапрацаваўшы вытворчы план МТС на першы ўборкі і малацьбы і ўрады Пігерскай МТС, Саратаўскага краі, мы рашылі ўключыцца ў другі тур сацыялістычнага спаборніцтва трактарных брыгад, трактарыстаў, машыністаў на лепшае правядзенне ўборкі і малацьбы.

Правільна паставілі задачу пігерскай, што для таго, каб перамагчы ў спаборніцтве, перш за ўсё, треба старанна падрыхтаваць машыны. Да гэтага мы хочам даць: і людзей і машыны, якія будуць вырашаць поспех работы.

Як-жа мы падрыхтавалі да ўборкі і малацьбы і як мы арганізавалі работу, аб гэтым мы хочам расказаць і падзяліцца вопытам.

У нас 16 малаціцель, з якіх дзве нацыя, а 16 трэба было дамацаваць. Пачылі мы работ 10 мая. На 28 чэрвеня адрамантавана 15 малаціцель і 1 і-му ліпеня рамонт будзе закончан.

Рамонт мы праводзім не так, як у мінулым годзе, а капітальны. З 1-га ЛІПЕНЯ КОЖНЫ ПРЫМАЦАВАНЫ ДА МАЛАТАРНІ МАШЫНІСТ, ТРАКТАРЫСТ, БУДУЦЬ ПРЫНІМАЦЬ СВАЮ МАЛАЦІЦКУ З РАМОНТУ, КОЖНАЯ МАЛАТАРНЯ БУДЗЕ ВЫПРАБАВАНА.

У мінулым годзе ў нас было многа пратэстаў з-за адсутнасці запасных частак і малаціцель, у асабліваці шаўноў, пасу, ушывальнікаў. Не хапала інструментаў. Мы гэта ўлічылі на сваёй вытворчай нарадзе. Запасныя часткі ўжо зраза падрыхтоўваюцца, а вась з пасамі пельска. Бельскаснаб толькі пераку прыслаў, што аджуманы, але пасу няма.

На вытворчай нарадзе — падрабозна абавязалі план работы. Улі-

чышы вопыт мінулых год, мы дэлялі план да кожнай малаціцы, у якіх калгасях і воўкі абмалаціць яерна, коўкі коўка малаціца павіна выпрацаваць натуралплату, у якіх калгасях і капі.

СКЛАДІ МАРШРУТНЫ ПЛАН ПЕРАСАВАННЯ МАЛАТАРНЯУ з калгаса ў калгас—гэта неабходна ў нашых умовах, таму, што прыходзіць абслугоўваць кожную малаціцель 3-4 калгасы (прымацоўваюцца да калгаса, размяшчаны на адлеглосці 2-4 кіламетраў адзін ад другога).

Мы ведаем, што паспяховае выкананне плана малаціць добраахвотная работа залежыць ад людзей. Таму мы ў сваім плане строга ўлічылі ўсе дробныя, прымацавалі трактарыстаў, машыністаў да малаціцель, на курсях рытхтум вагаўшчыноў, з камсамольцаў. Падвалышчыкі снапоў у барабан будуць падабраць папэдадзелам з лепшых калгаснікаў.

У КОЖНЫМ КАЛГАСЕ МЫ ВЫЗНАЧАЕМ МЕСЦА МАЛАЦЬБЫ. Не так як у мінулым годзе, калі прыходзіліся ў адным калгасе на працягу дня перасоўваць малаціцель некалькі раз. У рэзультате зніжалася прадукцыйнасць машыны, зніжалася заробатная плата трактарыстаў і машыністаў.

Па вопыту мінулага года мы маем на мзе ПАЧАЦЬ МАЛАЦЬБУ ПЕРАСЯ УБОРКІ ПРАЗ 4,5 ДЗЕН, ПЕРАСРОДНА НА ПОЛІ. Вопыт паказваў, што незлажыўшыся збожжа шмат лягчай і лепш абмалачэцца. Да гэтага неабходна загадаць выбары меса для току, арганізаваць бесперабойную падвозку снапоў да малаціцель. Пры сярэдадзні мы будзем арганізаваць работу том, каб

РЭВОЛЮЦЫЙНАЯ ЗБОРА

Аналізуючы крызавую барацьбу ў фашысцкім лагэры, адна буржуазная еўрапейская газета вымушана была прызначы, што сіла нямецкай кампартыі несапрашунная. Герачыня нямецкай таварышчы, не глядзячы на шапёны фашысцкі тэрор, «зведзусці». Яны—сярод беспарадоўных, у лагэрах працоўнай павіннасці, на прадпрыемствах, на вуліцы. Усюды яны зрываюць маску фашыстаў, вядуць рэвалюцыйную агітацыю. Ніжэй мы прыводзім узоры гэтай рэвалюцыйнай работы. Маленькія плакаткі, натуральныя вачыньне, крыху больш фота, наклеяныя на пласты фэбры, заводу, гарадскіх устаноў і т. д.

І з кожным днём рэвалюцыйная агітацыя нашай брацкай нямецкай кампартыі робіцца ўсё больш разнакавай.

Зборка стачкі рабочых мейсця, чым гітлераўскі закон аб працоўнай павіннасці.

Стачка і масавыя выступленні на прадпрыемствах сарвом прадзеданае фашысцкага закона, асуджэннага нас на работа.

Дароў фашысцкі «закон працы».



Ніхай мы бярэцца за неапалянаны класавы профэсэналі!

„ЗА РАЗГОРНУТУЮ БОЛЬШЭВІЦКУЮ САМАКРЫТЫКУ“

18 чэрвеня ў «ЗВЯЗДЗЕ» быў апублікован артыкул «МАСАВАЕ ЗНІШЧЭННЕ МАЛАДНІКА У ЧЭРНЫАУСКІМ РАЁНЕ».

Раёны камітэт партыі, у прыватнасці скарятар РК КП(б)Б тав. КАЦ, замест разважання на сутнасць «Звязды», прыведзены ў артыкул «Звязда», стаў да плях ЗАМАЗВАННЯ сапраўднага становішча жывёлагадоўлі ў раёне і спыт пажалець ў кіраваньне жывёлагадоўлі.

У сувязі з гэтым 30 чэрвеня ў «Звяздзе» былі дадны дакладныя матэрыялы аб агульным загалюма «ЗА РАЗГОРНУТУЮ БОЛЬШЭВІЦКУЮ САМАКРЫТЫКУ».

2 ліпеня бюро чэрвеньскага райкома прыняло паставу па матэрыялах «Звязды» «За разгортнуць большэвіцкую самарыткы». Бюро РК прызнала ПАЛІТЫЧНА НАПРАВІЛЬНАЮ сваю паставу ад 23 чэрвеня па артыкул «Звязды» — «Масовае знішчэнне маладнік у Чэрныаўскім раёне».

Бюро райкома падкрэсліла, што гэта паставу бюро РК не ставіла з усёй рэкасію пытанія аб адказнасці раённых арганізацый і ў першую чаргу РК і РКВ за драўнае становішча жывёлагадоўлі ў раёне. Бюро РК прызнала, што райком і РКВ не ўзначалілі самарыткы, не мабілізавалі партарганізацыі на барацьбу за карэнае паліпашыне кіраваньня жывёлагадоўлі, а аб'ектыўна змэвалі недахоп, якія быць у раёне ў галіне жывёлагадоўлі.

Бюро райкома падкрэсліла, што «ЗВЯЗДА» ПРАВІЛЬНА ВЫКРЫЛА памылкі РК КП(б)Б у справе кіраваньня жывёлагадоўлі ў раёне.

Райком заклікаў усю партарганізацыю ўлічыць указанні «Звязды», на аснове разгортнай самарыткы дабіцца рашучага ўдзельна жывёлагадоўлі ў раёне і наменці рад практычных мер для рэалізацыі рашучаў чэрвеньскага пленума ЦК.

Ад рэдакцыі: «Звязда» ўжо друквала матэрыялы аб агіднасьці на складках Бельскаснаба (гл. № 143 ад 2-VII). Бельскаснаб да гэтага часу не ўдасуўся адказаць, што ім прадпрымаецца для неадкладнага ліквідацыі агіднасьці агіднасьці. Сёння мы друкуем пісьмо з Чырвонай Стабылі аб прадуважачым агіднасьці на складках Бельскаснаба. Пара, першчэ, аднавіць належнае абваражэнне з Бельскаснаба і яго філіялаў. «Звязда» чакае, што пракурору рэспублікі прыме неабходныя меры.

НА КОЖНУЮ МАЛАТАРНЮ БУДЗЕ ДОШКА СПАБОРНІЦТВА, ЗАВАЯВАНЕ У ЧАСЕ СЯБЫ

на расцягваюць сярд на многія месацы, а канцэнтравец іх у адным месацы.

Па вытворчым плану мы павінны абмалаціць 4.000 тон зярна і адзін дзяржаве натуралплату за малацьбу 320 тон. У нас да кожнай малаціцы дадзена заданне па малацьбе і адзачы натуралплату. Напрыклад, малаціцель маркі БДО-34 мае дзённае заданне абмалаціць 7,5 тон, за ўвесь перыяд малацьбы—265 тон. ЗБО—900 дзённае заданне абмалаціць 9 тон, за ўвесь перыяд 300 тон. МН—1.100 дзённае заданне 12 тон за ўвесь перыяд—390 тон.

Мы абавязаліся забяспечыць выкананне плана малацьбы за 35 дзён, гэта значыць, к 25-му жніўню. Да гэтага часу бесперабойна малаціць забяспечыць выкананне плана адзачы хлеба дзяржаве і натуралплату за работу МТС. Маючы на ўвазе, што мы ўсе калгасы не можам ахваціць нашымі малаціцелямі, НЕ АБХОДНА ПОУНАСЦІО СКАРЫСТАЦЬ КОННЫЯ МАЛАТАРНІ.

УСЮ НАШУ РАБОТУ МЫ БУДУЕМ ВЕСЦІ НА АСНОВЕ СПАБОРНІЦТВА ПАМІЖ МАЛАТАРНЯМІ.

НА КОЖНУЮ МАЛАТАРНЮ БУДУЕ ДОШКА СПАБОРНІЦТВА, на якой будзем штодзённа паказваць ход выканання вытворчых заданьняў малаціцель.

У КОЖНУЮ МАЛАТАРНЮ АРГАНІЗУЕМ ВЫПУСК ГАЗЕТЫ І МАЛАЦЬБЕ: «ЗА УДАРНУЮ МАЛАЦЬБУ».

Мы лічым, што трактарыст, машыніст, вагаўшчык з'яўляюцца на толькі тэхнічнымі работнікамі, яны павінны быць арганізатарамі меса калгаснікаў на хутчэйшае правя-

Партаўскі механік ЗАГАРОСКІ, РАЙДА, ШРЫТАР, ГАУРЫЛА.

ЗВЯЗДА

КЛАСАГІЯ БАІ ПРОЛЕТАРЫЯТА ГАЛАНДЫ

АМСТЕРДАМ, 7 ліпеня. (БЕЛТА). Сёння буйным страйкам пачаўся на чале з пракурорам Ван Тіль заката намішнікі друкі органа камуністычнай партыі «ТРИБЮН».

Увесь шэсціна горад, прызначаны для Амстэрдама, каліфікаваны і машыны разараны, з прычыны чаго выйшла газета часова немягчы. Тым не менш, прызначаны для працягу, бо ўжо разасяла. Рукапісы, архіў рэдакцыі і т. п. пачыны навазда з сабой. Усе ўваходы ў намішнікі рэдакцыі заняты паліцыяй. Аўтамабілі кавана распарэджаны аб забароне перасяжджана ўскага роду адо-

паліцейскія былі спатканы градам камяняў. Ваенныя патулі адрылі і стралялі на ўсіх, хто толькі паказваўся на вуліцы. Армітанавы можа удзельнічаў выступленні.

Нападзе афіцыйных даных, да ўчарашняга вечара ў бальніцы па-ступіла 4 зобчкі, 24 цяжка раненых і 82 лёгка раненых.

У рабочым раёне Амстэрдама ВЕСТ адбылося дэманстрантаў. Палі-цыя рассяла дэманстрантаў. Та-кіх-ж дэманстрантаў, не гледзячы на забарону, адбылося ў рабочым квар-тале Норд. Дэманстранты разара-лі брук і пачалі ліхтарыны слух-ны. Супроць дэманстрантаў гэтага раёна былі накіраваны конныя жаўдэры і ваенная паліцыя.

У прыпартовым рабочым кварта-ле Эўрала супроць безупынна збярэ-шыхся груп беспарадоўных былі скарыстаны морскія і пяхотныя ваенныя часткі. Сёння-ж у Амстэр-даме прыбылі 2 роты грмадзянскіх і сэрж, салертыя і пяхотныя часткі, а таксама кулямётныя часткі і бра-невікі.

Адначасова з гэтым у Роттерда-ме, Гаарлеме, Гільверсума і Гаагі па-даўляюць аб выступленні паліцей-скіх улад супроць беспарадоўных.

ШТО З ТОРГЛЕРАМ?

ПАРЫЖ, 6 ліпеня. (БЕЛТА). Рэвалюцыяністы чуткі, буйным ТОРГЛЕР зноўдены ў сваёй камеры смертных. Нападзе апошніх пестак, артымавых «Рэволюці», міністер-

НЕДАХВАТ ПРАДУКТАУ ХАРЧАВАННЯ У ГЕРМАНІ

БЕРЛІН, 7 ліпеня (інфармацыя «Правды»). У апошнія дні ў Бер-ліне адчуваецца недахват бульбы. Цены на бульбу падняліся на 125 проц. — з 8 маркаў за кіло да 18. Сёння ў рынак выйшла цэлыя працэнтны ўвад былі папаканы да 13 маркаў за кіло, але ўведзена абмежаванне продажы: у адну руку адпусціліся толькі 1 кіло. У рэзультатзе калы харчовых праміслаў вельмі зніжаны.

У сувязі з пачаткам у Германіі а-поўным прадуктам харчавання і-норых працоўных мас. Натуральна, што абмежаванне продажы ае і пададце прн вышэйшай велічыне неадназначнае сярод шасельніч-ка.

Каб папярэдзіць хвалеванні, на-цэнтральныя рыначныя пашчыны былі сінхронізу ўмоўленыя на-рала паліцыі. У часе было прыжмет на вялікае ўбудоўжанне. З вуснаў у вусны перадаваліся весткі, што ў хуткім часе будуць уведзены харчовыя карткі, як у часе вайны, што з першага верасня будзе ўве-дзена картанал сістэма на хлеб, на калядальныя тавары, прывазі-мыя з заграшніц. Гаспадары пача-лі ўжо запасацца рысам, макаро-нам і іншымі прадуктамі.

ПРАТЭСТ СОВЕТНІКА ПАРУРЭДСТВА СССР У ТОКИО

ТОКИО, 6 ліпеня. (БЕЛТА). Со-ветнік паўрэдства СССР у Токио т. РАЙВІД сёння навазда началь-ніка ўраўняўскага дэпартаменту міністэрства замежных спраў Та-го і заміў пратэст супроць 1) не-законанага заходу японскага мі-напаста «Нунакэ» 27 чэрвеня ў советскія тэрытарыяльныя воды;

ПРАТЭСТ СОВЕТНІКА ПАРУРЭДСТВА СССР У ТОКИО

2) незаконнага сіткуну на бера-зе 28 чэрвеня без дазволу советскіх улад на Сахайн 65 афіцэраў ма-трэсоў японскага ваеннага на-вартранспарта «Эрыме»; 3) пе-ралеў японскім самалётам 29 чэрвеня советскія грамадзяны ў раёне Ханкаса.

ПРАТЭСТ СОВЕТНІКА ПАРУРЭДСТВА СССР У ТОКИО

Афіцыйнае паведамленне пра-буе растаўляючы недахват буль-бы дронім уржажам, супрадэ-нем усіх відаў палічных работ і т. п. Неадор бываў у Германіі і рапей, але тагожа вострага не-дахвату і такіх выскіх цын на буль-бу ў мірына часі яшчэ не было.

ПРАТЭСТ СОВЕТНІКА ПАРУРЭДСТВА СССР У ТОКИО

Афіцыйнае паведамленне пра-буе растаўляючы недахват буль-бы дронім уржажам, супрадэ-нем усіх відаў палічных работ і т. п. Неадор бываў у Германіі і рапей, але тагожа вострага не-дахвату і такіх выскіх цын на буль-бу ў мірына часі яшчэ не было.

ПРАТЭСТ СОВЕТНІКА ПАРУРЭДСТВА СССР У ТОКИО

Афіцыйнае паведамленне пра-буе растаўляючы недахват буль-бы дронім уржажам, супрадэ-нем усіх відаў палічных работ і т. п. Неадор бываў у Германіі і рапей, але тагожа вострага не-дахвату і такіх выскіх цын на буль-бу ў мірына часі яшчэ не было.

ПРАТЭСТ СОВЕТНІКА ПАРУРЭДСТВА СССР У ТОКИО

Афіцыйнае паведамленне пра-буе растаўляючы недахват буль-бы дронім уржажам, супрадэ-нем усіх відаў палічных работ і т. п. Неадор бываў у Германіі і рапей, але тагожа вострага не-дахвату і такіх выскіх цын на буль-бу ў мірына часі яшчэ не было.

ПРАТЭСТ СОВЕТНІКА ПАРУРЭДСТВА СССР У ТОКИО

Афіцыйнае паведамленне пра-буе растаўляючы недахват буль-бы дронім уржажам, супрадэ-нем усіх відаў палічных работ і т. п. Неадор бываў у Германіі і рапей, але тагожа вострага не-дахвату і такіх выскіх цын на буль-бу ў мірына часі яшчэ не было.

КІРУЮЧАМУ ОРГАЊУ ЦК ВКП(б)

«Большевік» — пільны партвы-генеральна ліні партыі, нескру-пальна апра дэніскага ЦК — узбройваючы шырока калы членаў партыі рэвалюцыянай тэорыяй, па-казвае ўзоры спалучэння рэвалю-цыянай тэорыі з рэвалюцыянай практыкай, служыць мудравадце-м у барацьбе за генеральную лі-нію партыі.

«Большевік» — тэарэтычны ор-ган ЦК ВКП(б), — а'з'яўляючыся ба-гатай школай барадбы в адарту-нізмам, быў і будзе для партыйных часопісаў брацкіх республік узорам барадбы за захаванне чыстага боль-шевіцкай тэорыі, узбройвачы і ў-барыцьба з праваапазіцыяністамі, трафіцкімі, наднамаўскімі і іншымі відамі нацыяналістычных эле-ментаў, якія прабуць праціваць

ПА БССР

11 ліпеня ў будынку Белдзярж-тэатра адбудзецца сустрэча Маскоў-скага тэатра Рэвалюцыі з дэлегатамі ўдзянікамі фэаікі і аэадаў і пра-дстаўнікамі советскіх, прафесіяналь-ных і грамадскіх арганізацыяў. Пас-ля ўрачыстай часткі будзе дан спе-такль «Улица радости».

ПА БССР

12 ліпеня шэсцінакі Менска выязджаюць у чырвонаармейскія лагэры для афармлення шэфства над Н-скім нажом. У лагэрах бу-дуць наладжаны стрэлыбачы. Псе-менскіх выязваць з масадай са-модэльнае чырвоны байцоў.

ПА БССР

НАПЯРЭДАДНІ ГІСТАРЫЧНАЙ ГАДАВІНЫ

ПОЛАЊК. (Ад карэсп. «Звязды»). Па ініцыятыве палітбюро ЦК ВКП(б) і ЦК ВКП(б) у дзень па-мяткі паводле ЦК ВКП(б) адбел-паліцыя ў калгасе «Новая культура» адрынаюцца парк культуры і ад-пачынку.

ПА БССР

НАПЯРЭДАДНІ ГІСТАРЫЧНАЙ ГАДАВІНЫ

ПОЛАЊК. (Ад карэсп. «Звязды»). Па ініцыятыве палітбюро ЦК ВКП(б) і ЦК ВКП(б) у дзень па-мяткі паводле ЦК ВКП(б) адбел-паліцыя ў калгасе «Новая культура» адрынаюцца парк культуры і ад-пачынку.

ПА БССР

НАПЯРЭДАДНІ ГІСТАРЫЧНАЙ ГАДАВІНЫ

ПОЛАЊК. (Ад карэсп. «Звязды»). Па ініцыятыве палітбюро ЦК ВКП(б) і ЦК ВКП(б) у дзень па-мяткі паводле ЦК ВКП(б) адбел-паліцыя ў калгасе «Новая культура» адрынаюцца парк культуры і ад-пачынку.

ПА БССР

НАПЯРЭДАДНІ ГІСТАРЫЧНАЙ ГАДАВІНЫ

ПОЛАЊК. (Ад карэсп. «Звязды»). Па ініцыятыве палітбюро ЦК ВКП(б) і ЦК ВКП(б) у дзень па-мяткі паводле ЦК ВКП(б) адбел-паліцыя ў калгасе «Новая культура» адрынаюцца парк культуры і ад-пачынку.

ПА БССР

НАПЯРЭДАДНІ ГІСТАРЫЧНАЙ ГАДАВІНЫ

ПОЛАЊК. (Ад карэсп. «Звязды»). Па ініцыятыве палітбюро ЦК ВКП(б) і ЦК ВКП(б) у дзень па-мяткі паводле ЦК ВКП(б) адбел-паліцыя ў калгасе «Новая культура» адрынаюцца парк культуры і ад-пачынку.

ПА БССР

НАПЯРЭДАДНІ ГІСТАРЫЧНАЙ ГАДАВІНЫ

ПОЛАЊК. (Ад карэсп. «Звязды»). Па ініцыятыве палітбюро ЦК ВКП(б) і ЦК ВКП(б) у дзень па-мяткі паводле ЦК ВКП(б) адбел-паліцыя ў калгасе «Новая культура» адрынаюцца парк культуры і ад-пачынку.

ПА БССР

НАПЯРЭДАДНІ ГІСТАРЫЧНАЙ ГАДАВІНЫ

ПОЛАЊК. (Ад карэсп. «Звязды»). Па ініцыятыве палітбюро ЦК ВКП(б) і ЦК ВКП(б) у дзень па-мяткі паводле ЦК ВКП(б) адбел-паліцыя ў калгасе «Новая культура» адрынаюцца парк культуры і ад-пачынку.

ПА БССР

НАПЯРЭДАДНІ ГІСТАРЫЧНАЙ ГАДАВІНЫ

ПОЛАЊК. (Ад карэсп. «Звязды»). Па ініцыятыве палітбюро ЦК ВКП(б) і ЦК ВКП(б) у дзень па-мяткі паводле ЦК ВКП(б) адбел-паліцыя ў калгасе «Новая культура» адрынаюцца парк культуры і ад-пачынку.

ПА БССР

НАПЯРЭДАДНІ ГІСТАРЫЧНАЙ ГАДАВІНЫ

ПОЛАЊК. (Ад карэсп. «Звязды»). Па ініцыятыве палітбюро ЦК ВКП(б) і ЦК ВКП(б) у дзень па-мяткі паводле ЦК ВКП(б) адбел-паліцыя ў калгасе «Новая культура» адрынаюцца парк культуры і ад-пачынку.

ПА БССР

НАПЯРЭДАДНІ ГІСТАРЫЧНАЙ ГАДАВІНЫ

ПОЛАЊК. (Ад карэсп. «Звязды»). Па ініцыятыве палітбюро ЦК ВКП(б) і ЦК ВКП(б) у дзень па-мяткі паводле ЦК ВКП(б) адбел-паліцыя ў калгасе «Новая культура» адрынаюцца парк культуры і ад-пачынку.

ПА БССР

НАПЯРЭДАДНІ ГІСТАРЫЧНАЙ ГАДАВІНЫ

ПОЛАЊК. (Ад карэсп. «Звязды»). Па ініцыятыве палітбюро ЦК ВКП(б) і ЦК ВКП(б) у дзень па-мяткі паводле ЦК ВКП(б) адбел-паліцыя ў калгасе «Новая культура» адрынаюцца парк культуры і ад-пачынку.

ПА БССР

НАПЯРЭДАДНІ ГІСТАРЫЧНАЙ ГАДАВІНЫ

ПОЛАЊК. (Ад карэсп. «Звязды»). Па ініцыятыве палітбюро ЦК ВКП(б) і ЦК ВКП(б) у дзень па-мяткі паводле ЦК ВКП(б) адбел-паліцыя ў калгасе «Новая культура» адрынаюцца парк культуры і ад-пачынку.

ПА БССР

НАПЯРЭДАДНІ ГІСТАРЫЧНАЙ ГАДАВІНЫ

ПОЛАЊК. (Ад карэсп. «Звязды»). Па ініцыятыве палітбюро ЦК ВКП(б) і ЦК ВКП(б) у дзень па-мяткі паводле ЦК ВКП(б) адбел-паліцыя ў калгасе «Новая культура» адрынаюцца парк культуры і ад-пачынку.

ПА БССР

НАПЯРЭДАДНІ ГІСТАРЫЧНАЙ ГАДАВІНЫ

ПОЛАЊК. (Ад карэсп. «Звязды»). Па ініцыятыве палітбюро ЦК ВКП(б) і ЦК ВКП(б) у дзень па-мяткі паводле ЦК ВКП(б) адбел-паліцыя ў калгасе «Новая культура» адрынаюцца парк культуры і ад-пачынку.

ПА БССР

НАПЯРЭДАДНІ ГІСТАРЫЧНАЙ ГАДАВІНЫ

ПОЛАЊК. (Ад карэсп. «Звязды»). Па ініцыятыве палітбюро ЦК ВКП(б) і ЦК ВКП(б) у дзень па-мяткі паводле ЦК ВКП(б) адбел-паліцыя ў калгасе «Новая культура» адрынаюцца парк культуры і ад-пачынку.

ПА БССР

НАПЯРЭДАДНІ ГІСТАРЫЧНАЙ ГАДАВІНЫ

ПОЛАЊК. (Ад карэсп. «Звязды»). Па ініцыятыве палітбюро ЦК ВКП(б) і ЦК ВКП(б) у дзень па-мяткі паводле ЦК ВКП(б) адбел-паліцыя ў калгасе «Новая культура» адрынаюцца парк культуры і ад-пачынку.

СПОРТ

ВЫНІКІ ФУТБОЛЬНЫХ МАТЧАУ МАСКВА—МЕНСК

(Гуарка з намеснікам старш. ВСОК т. КУЗНЯЦОВЫМ)

У гуарцы з карэспандэнтам «Звязды» намеснік старшыні ВСОК т. КУЗНЯЦОВ аявіў:

— Заграваным лепшай футболь-най камандай Масквы пераможны футбольнага пераможцаў Масквы, мы праследвалі перш за ўсё залучы павышшоны клас ігры нашых фут-бальстаў. Мы загады апыраліся на ўважлівую гэтага сутрэчы. Склад маскоўскай каманды, у якой ігралі та-кія вядомыя майстры футбола, як браты Старосцін, Леута і іншыя, прадказваў вялікі спартыўны ін-тэрес.

Сутрэча нашых футбалістаў з такім сур'ёзным «праціўнікам» ад-былася ўпершыню. Гэта не магло не мець уплыву на вынікі. Па сут-насці гэта была праба нашых сіл і праверка таго, наколькі футбалі-сты Беларусі навадзілі сваё май-стэрства і аэаадаў тэхнічай тако-га складанага віду спорту, як фут-бол.

Якія рэзультаты? Не гледзячы на нашы прышры, сутрэчы паказалі, што футбалісты БССР, і ў першую чаргу, футбалісты «Дынама» зна-на на ваевыні клас сваёй ігры. Але, з другога боку, рэзультаты паказа-лі, што недастаткова мець на полі толькі сіяныя калесты. Неабход-на яшчэ аэаадаў дасканага тэх-нічай і тактычай футбольнай ігры. Тут мы абавязаны вучыцца ў ма-скоўскіх таварышоў. У гэтых адно-сінах сутрэча з'явілася нібы шко-ла для нашых футбалістаў. Неаб-ходна прааналізаваць рэзультаты, сур'ёзна выкарыстаць крўпныя во-шчы, якія пераважылі нашы футбалі-сты. Гэта даць магчымасць на-вучыць нам тагожа вучыцца, каб у наступных сутрэчах мы выхавалі пераможцамі на футболь-ным полі.

Трэба адначынь беадакорную ігру ўсёй маскоўскай каманды. Яе тэхніка і тактыка вышэйшая аслу-жана захаванне ўсіх прышчотных на матчы.

Нельга таксама не адначыць па-асобныя ігры ў дзімаўскіх каманды (Ванчэна, Вітар, Гусев і іншыя), якія растуць у аэаадаў тэхнічай футбольнай ігры і абавя-заны стаць пераможцамі футбалі-стаў.

Гэтай сутрэчай выявілі і склад каманды, якая будзе іграць з фут-больнай камандай Турцыі ці Нар-вегі, якія прыедуць у БССР у канцы ліпеня, або пачатку жніўня.

Аб тым, што ўзвучаюць сабой ту-рэцкія футбалісты, вядома на су-стрэчах, якія адбыліся ў Маскве, Ленінградзе, Харкаве. Што да-чыць лярэскаіх футбалістаў, то-лькі на матчыных матэрыялах не ўстаўляюць тупрынкі.

У бліжэйшы час у парадку пад-рыхтоўкі да гэтых сутрэч мы ар-ганізуем таварыскія матчы з ма-гнэйшымі камандамі Саюза і ў пры-ватнасці, Ленінграда і Харкава.

М. Н.

СПОРТ

МАТЧ МАСКВА—МЕНСК

* 6-га ліпеня на менскім стдыёе «Дынама» сутрэліся каманды фут-балістаў прамакарперы (Масква) і фізікультурнай школы ВСОК т. КУЗНЯЦОВ (Менск).

Маскоўскай камандзе ігралі Пётр і Александр Старосцін, Леута, Мас-коўскай камандзе ігралі Вітар, Гусев і іншыя. 7-га ліпеня адбу-дзецца матч на футболе паміж маскоў-скай камандай і першай камандай «Дынама». Матч закончыўся з вы-нікам 2:1 — у карысць Масквы.

МАСКОЎСКІ ТЭАТР РЭВАЛЮЦЫІ

„МОЙ ДРУГ“

Тэма п'есы—героіна кашага бу-дуцтва і на яе фоне паказ героіна нашай эпохі. «Мой друг»—гэта друг гадлача, друг тэатра, друг аўтара, друг усёй краіны, будучай соци-ялізму.

Цэнтральная фігура п'есы—Гай, камуніст, працоўны шматгаловы партыйны школу, будаўнік, адзін з выдатных «камандыраў пашто-к», пачынае буйнейшай будоўлі з «18».

На шляху будаўніцтва знае перашко-ды. Тут і сустрэжыцца і абек-тывныя прычыны. Апаруніюм і нэаааў адных, слабае аэаадаў тэхнічай друці, кар'ерызм, інтры-ганства, бракаратызм, гадлажым. Заграванаму камуністу Гаяу пры-ходзіцца тут адбараць пустае ад-ва аэра, захаванні адных, вы-крыць другіх. Адсёя Гая з мажу для навадзі абстаааванія выкары-стоавацца кар'ерысцкімі элемен-тамі для кампраметацы Гая.

Эпаарым пачуццём большыня Гая разабраецца ў людзях, у скла-дзенах абстааавінах. Яго накідае жо-на—член партыі, якая павярнула са-кратару партыю Вяліку і пругім аб адрадзе Гая. Незаважым на-ва пружаннем, апыраўца на адных пружаннем будаўніцтва аэаааў, перама-жыць усё перашкоды. Гай выхо-дзіць пераможцам—прыязджаючы кіраўнік прамаасавы (Кірувачы аэаааў) адзначае, што будаўніцтва скончана і што завод прадоўжыць у пусканы перыяд.

У гэтай п'есе для тэатра вельмі характэрна трактоўка новага героі-на. Сіла Гая ў яго жывіцёвае, неа-арэаааў. Перад нам не пакутнік, у-сё тавару свайго перамажачы пераможца. Перад нам сапраўдны тэатр, вялікі апытнік, чалавек аэааааў бададэрацы і веры ў пераможца.

Тэатр беаумоўна аэаааў паказаць «Друга», «ноааа чалавеча», поспе-хамі аэааа гадараца усё тым, каму



ГАЙ — ЗАСЛУЖ. АРТЫСТ М. АСТАНГОУ («МОЙ ДРУГ»).

СПОРТ

МАТЧ МАСКВА—МЕНСК

* 6-га ліпеня на менскім стдыёе «Дынама» сутрэліся каманды фут-балістаў прамакарперы (Масква) і фізікультурнай школы ВСОК т. КУЗНЯЦОВ (Менск).

Маскоўскай камандзе ігралі Пётр і Александр Старосцін, Леута, Мас-коўскай камандзе ігралі Вітар, Гусев і іншыя. 7-га ліпеня адбу-дзецца матч на футболе паміж маскоў-скай камандай і першай камандай «Дынама». Матч закончыўся з вы-нікам 2:1 — у карысць Масквы.

СПОРТ

МАТЧ МАСКВА—МЕНСК

* 6-га ліпеня на менскім стдыёе «Дынама» сутрэліся каманды фут-балістаў прамакарперы (Масква) і фізікультурнай школы ВСОК т. КУЗНЯЦОВ (Менск).

Маскоўскай камандзе ігралі Пётр і Александр Старосцін, Леута, Мас-коўскай камандзе ігралі Вітар, Гусев і іншыя. 7-га ліпеня адбу-дзецца матч на футболе паміж маскоў-скай камандай і першай камандай «Дынама». Матч закончыўся з вы-нікам 2:1 — у карысць Масквы.

СПОРТ

МАТЧ МАСКВА—МЕНСК

* 6-га ліпеня на менскім стдыёе «Дынама» сутрэліся каманды фут-балістаў прамакарперы (Масква) і фізікультурнай школы ВСОК т. КУЗНЯЦОВ (Менск).

Маскоўскай камандзе ігралі Пётр і Александр Старосцін, Леута, Мас-коўскай камандзе ігралі Вітар, Гусев і іншыя. 7-га ліпеня адбу-дзецца матч на футболе паміж маскоў-скай камандай і першай камандай «Дынама». Матч закончыўся з вы-нікам 2:1 — у карысць Масквы.

СПОРТ

МАТЧ МАСКВА—МЕНСК

* 6-га ліпеня на менскім стдыёе «Дынама» сутрэліся каманды фут-балістаў прамакарперы (Масква) і фізікультурнай школы ВСОК т. КУЗНЯЦОВ (Менск).

Маскоўскай камандзе ігралі Пётр і Александр Старосцін, Леута, Мас-коўскай камандзе ігралі Вітар, Гусев і іншыя. 7-га ліпеня адбу-дзецца матч на футболе паміж маскоў-скай камандай і першай камандай «Дынама». Матч закончыўся з вы-нікам 2:1 — у карысць Масквы.

СПОРТ

МАТЧ МАСКВА—МЕНСК

* 6-га ліпеня на менскім стдыёе «Дынама» сутрэліся каманды фут-балістаў прамакарперы (Масква) і фізікультурнай школы ВСОК т. КУЗНЯЦОВ (Менск).

Маскоўскай камандзе ігралі Пётр і Александр Старосцін, Леута, Мас-коўскай камандзе ігралі Вітар, Гусев і іншыя. 7-га ліпеня адбу-дзецца матч на футболе паміж маскоў-скай камандай і першай камандай «Дынама». Матч закончыўся з вы-нікам 2:1 — у карысць Масквы.

СПОРТ

МАТЧ МАСКВА—МЕНСК

* 6-га ліпеня на менскім стдыёе «Дынама» сутрэліся каманды фут-балістаў прамакарперы (Масква) і фізікультурнай школы ВСОК т. КУЗНЯЦОВ (Менск).

Маскоўскай камандзе ігралі Пётр і Александр Старосцін, Леута, Мас-коўскай камандзе ігралі Вітар, Гусев і іншыя. 7-га ліпеня адбу-дзецца матч на футболе паміж маскоў-скай камандай і першай камандай «Дынама». Матч закончыўся з вы-нікам 2:1 — у карысць Масквы.

СПОРТ

МАТЧ МАСКВА—МЕНСК